

МАЦНЕЙШЫЯ ЖАНЧЫНЫ – МАЦНЕЙШАЯ БЕЛАРУСЬ

#strongertogether

На працягу шасцідзесяці гадоў Еўрапейскі саюз нястомна прыкладаў намаганні, каб бараніць правы жанчын і стварыць для жанчын магчымасці напоўніцу рэалізаваць свой патэнцыял. Гендэрная роўнасць ляжыць у аснове ініцыятывы ЕС “Усходняе партнёрства”. Яна мае надзвычай важнае значэнне для людзей, як жанчын, так і мужчын; гендэрная роўнасць неабходная для доўгатэрміновага дэмакратычнага развіцця. Праз супрацоўніцтва з Беларуссю ЕС стымулюе рэальныя змены – пашырае перспектывы жанчын у бізнесе, забяспечвае магчымасці атрымання якаснай адукацыі і падтрымлівае прынцыпы справядлівага грамадства.

ШТО РОБІЦЦА

- **ПАВЫШЭННЕ ІНФАРМАВАНАСЦІ ГРАМАДСКАСЦІ**

Падтрымка інфармацыйных кампаній па пытаннях гендарнай роўнасці і гвалту ў сям’і

- **БОЛЬШ ЖАНЧЫН У БІЗНЕСЕ**

Даступнасць банкаўскіх крэдытаў для прадпрыемстваў, якія ўзначальваюць жанчыны

- **НОВЫЯ МАГЧЫМАСЦІ ДЛЯ НАВУЧАННЯ І КАР’ЕРЫ**

Шырокія магчымасці ўдзелу ў праграмах абмену па ўсёй Еўропе праз «Эразмус+»

- **МАЛАДЫЯ ЛІДАРЫ-ЖАНЧЫНЫ**

Пашырэнне актыўнага ўдзелу маладых жанчын у рамках праграмы EU4Youth

ЖАНЧЫНЫ Ў БІЗНЕСЕ


ЕС аказвае падтрымку жанчынам-прадпрымальніцам у Беларусі ў рамках праграмы «Жанчыны ў бізнесе», якая рэалізуецца Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця (ЕБРР). Падтрымка, якая аказваецца ў рамках праграмы, уключае ў сябе **дзелавыя кансультацыі, навучанне і ментарства для кампаній, узначаленых жанчынамі, а таксама фінансавую падтрымку праз спецыяльныя крэдытныя лініі, якія прадстаўляюцца мясцовым банкам.**

У 2019 годзе **62 жанчыны-прадпрымальніцы** з Беларусі атрымалі **крэдыты** на агульную суму больш за **2,875 млн еўра** ў рамках праграм ЕС падтрымкі МСП, а **23** атрымалі **гранты** на суму амаль **16 800 еўра**. Яшчэ **286 жанчын** скарысталіся **кансультацыйнымі паслугамі**. У падтрыманых кампаній **гандлёвы зварот** вырас амаль на **16 мільёнаў еўра**, а ў выніку падтрымкі было створана **1186 новых працоўных месцаў**.

**«Мне спатрэбілася ўсяго 10 дзён,
каб атрымаць крэдыт!»**

Даведайцеся, як праграма «Жанчыны ў бізнесе» дапамагла Ірыне Серажонак і яе брэнду дзіцячага адзення.

Даведайцеся, як прыняць удзел:
www.ebrdwomeninbusiness.com



*«Галоўнае - хутка
шукаць рашэнні
праблемаў. Наша каманда
рыхтуецца да выхаду на
еўрапейскія рынкі і пашырэння
продажаў анлайн».*

Выручка брэнда адзення **Nelva Ірыны Рахманавай** вырасла на 20%, а экспарт – на 45%, дзякуючы дапамозе праграмы «Жанчыны ў бізнесе». Калі ўспыхнуў каранавірус, яны перайшлі на вытворчасць 15000 масак у дзень.

Жанчыны-прадпрымальніцы ў Беларусі маюць доступ да шэрагу іншых фінансавых і кансультацыйных паслуг, якія прадстаўляюцца ў рамках ініцыятывы EU4Business, а таксама да шэрагу праектаў рэгіянальнага развіцця, якія фінансуюцца ЕС.

Даведацца больш:
www.eu4business.eu/belarus

МАГЧЫМАСЦІ ДЛЯ МАЛАДЫХ



«Я шчаслівая, што ў мяне ёсць такая магчымасць!»

Наталля Цітова - высокаадукаваны спецыяліст, але з трыма дзецьмі адзіным выйцем знайсці працу было адкрыць уласную справу. Дзякуючы навучанню і гранту ад EU4Youth, цяпер у Наталлі ёсць паспяховы бізнес па рамонце тармазных супартаў.

EU4Youth

- **EU4Youth** падтрымлівае маладых людзей у развіцці **навыкаў для атрымання працы**, а таксама заахвочвае і інвестуе ў **моладзевыя прадпрыемствы**, надаючы асаблівую ўвагу ўразлівым і абяздоленым групам.
- Для праграмы EU4Youth ЕС вызначыў **мэту ўдзелу маладых жанчын – 75%**.
- EU4Youth фінансуе **3 грантавыя праекты**, якія дзейнічаюць у Беларусі.
- У перыяд 2018-2020 гадоў **2217 маладых жанчын** з Беларусі прайшлі **навучанне і семінары** ў рамках грантавых праектаў EU4Youth, **43** сталі **самазанятымі** пасля атрымання падтрымкі, а **14 атрымалі гранты** на стварэнне свайго бізнесу.

www.euforyouth.eu

СПРАВЯДЛІВАЕ ГРАМАДСТВА

“Яе справа”: чаму жанчына не мусіць быць кіроўцай фурцы або ляснічай? Фінансаваны ЕС праект **“Занятасць, прафесійная адукацыя і навучанне”** накіраваны на садзейнічанне прафесійнаму навучанню мужчын і жанчын, змагаючыся са стэрэатыпамі адносна “мужчынскай і жаночай працы”.

ЕС ЗА ГЕНДАРНУЮ РОЎНАСЦЬ

Гэтая рэгіянальная праграма, якая фінансуецца Еўрапейскім саюзам ва ўсіх краінах Усходняга партнёрства, накіраваная на ўмацаванне **роўных правоў і магчымасцяў** для жанчын і мужчын шляхам **змены грамадскіх уяўленняў** пра гендэрныя ролі, **барацьбы з гендэрнымі стэрэатыпамі і пашырэння ўдзелу мужчын** у даглядзе дзяцей і іншых хатніх абавязках.

У сувязі з закрыццём школаў падчас пандэміі COVID-19, што ўзмацняе ціск на сем’і, асабліва на жанчын, праект пачаў новую кампанію, якая заклікае грамадства **Выйсці за рамкі** традыцыйных мужчынскіх і жаночых роляў у свет, дзе хатнія справы і догляд дзяцей не маюць полу.

Erasmus+

Праз **«Эразмус+»** ЕС прапануе маладым беларускім жанчынам і мужчынам шырокія магчымасці ўдзелу ў праграмах абмену па ўсёй Еўропе.

МАГЧЫМАСЦІ ПРАГРАМЫ «ЭРАЗМУС+»:

- Стыпендыі для навучання ў Еўропе
- Студэнцкія абмены
- Моладзевыя абмены
- Еўрапейскі корпус салідарнасці
- Магчымасці для тых, хто працуе з моладдзю
- Удзел моладзі ў дыялозе па рэформах.

- На працягу 2015-2019 гг. дзякуючы фінансаванню ЕС **2032 студэнты і выкладчыкі з Беларусі атрымалі магчымасць вучыцца або выкладаць у краінах ЕС; 24 студэнты з Беларусі атрымалі поўныя стыпендыі «Эразмус» на магістарскія праграмы.**
- Больш за **3,400 прадстаўнікоў моладзі і моладзевых работнікаў з Беларусі** бралі ўдзел у абменах, навучанні і праектах па нарошчванні патэнцыялу.

«Я шкадую толькі аб адным - што не зрабіла гэтага раней».

Іна Сумская ўзяла ўдзел у валанцёрскім праекце Корпуса салідарнасці ў рамках «Эразмус+», які працуе з малазабяспечанымі дзецьмі ў Партугаліі.

«Эразмус+» у Беларусі: адказы на ўсе вашы пытанні:

www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-belarus

«Жанчына можа рабіць усё, што заўгодна, і яна не павінна быць абмежаваная ў выбары працы».

Алена Каралёва, ляснічая. Пад яе кіраўніцтвам 25 ляснікоў на плошчы ў 9000 гектараў.



Даведацца больш:

ЕС за гендарную роўнасць: Разам супраць гендарных стэрэатыпаў і гендарнага гвалту

